

Савецкая БЕЛАРУСЬ

ВЫДАНЬНЕ РЭУКУМУ САВЕЦКАЙ САЦЫЯЛІСТКАЙ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСІ.

№ 3 (13). Серада, 18-га жніўня 1920 г.

Бязмоцная злосць буржуазеі.

Калі-б запытаць, чымсь цяпер жыве буржуазеі Заходні-Эўропейскіх гасударстваў, чымсь цікавіцца на агул чалавецтва амаль ні ў баўсім съвеце, дык можна съмела сказаць, што толькі вайною паміж Савецкаю Расеяй і панскаю Польшчай.

Уся політыка буржуайных правіцельстваў усе думкі капиталістаў, памешчыкаў і іх агентаў у Эўропе, Амерыцы і часткаю ў Азіі верціцца толькі вакол аднаго пытання, — страшнага і сівернага ля іх; гэта — як тут спыніць пабеданяучы наступ Рэвалюцыі!

Панская Польшча лічылася апошнім сродкам, з якім буржуазеі Эўропейскіх гасударстваў, найбольш Францыі і Англіі, думала задушыць расейскіх работнікаў і сялян, скінуць іх савецкую уладу і пасадіць на іх съпіну або цара, або, па меншай меры — буржуайнае — белагвардзейскае правіцельства.

Цяпер гэта Польшча да жывае апошніе дні. Чырвоная армія Савецкай Расеі наступіла на горла паноў і вось вось съпіхне іх у згатованую ім магіду.

Над усею Польшчай хутка зарэ пабедны сцяг рэвалюцыі, адбудуеца ў ей работніцка-сялянская улада і запануе савецкі ўстрой.

А з Польшчы — тут — жа лёгка хвала рэвалюцыі хлыве і ў Германію, і ў Францыю, і ў Англію — і ўсей погані буржуайнай прыдзе канец.

Ці-ж ёсьціка што — ко-
лечы страшней гэтага?

І буржуазея, капиталісты, памешчыкі, генэралы і ўсе душыцелі працоўнага народу верціцца ў злосці і круцяпль мазгамі, як тут быць, чымсь затушыць агонь рэвалюцыі, чымсьці звязыці са съвету рэвалюцыйны касцёр — Савецкую Беларусь і Расею.

Паслаць войска — яно ня йдзе, перавязыці аружжа — піма кудою.

Чэскіе рабочыя ня пускаюць праз сваю старонку, німецкіе — праз сваю.

Аб'явіць вайну Расеі — свае рабочыя грэзяць агульнай забастоўкай і паўстаньнем, якто мелася ў Англіі.

Ангельскіе, германскіе, швэцкіе, італьянскіе і др. рабочыя клянунца не дапусціць помачы Польшчы і не дапушчаюць. Германскіе рабочыя праглядаюць усе паязды, ідучыя з Францыі ў Польшчу праз Германію і, надовечы, выгрузілі ў Данцыгу пасылане ў Польшчу аружжа і ўсякую маемасць.

Знача — палажэнне надта дрэннае. Німа ніякае рады абараніцца ад ідучай съмерці.

І ўсе пагрозы ангельскага правіцельства флётам, выпушчаным у мора, а французскага — змобілізаваныем двух карпусоў салдат на падмогу Польшчы, і ніяціхнае нацкоўванье Францыі і Англіі на Расею Чэха-Славакіі, Румыніі і Венгрый — усе гэтыя патугі — адна бязмоцная злосць здыхаючага звера.

Рэвалюцыя ломіць усе прашкоды!

З. Жылуновіч.

Адрэс рэдакцыі і адміністрацыі:

Менск, літэрацка-выдавецкі аддзел Палітычнага ўпраўленія Заходніга хонту.

Абарона Савецкіх Рэспублік.

(Весткі з хонту, адтрыманыя ад Усерасейскага Галоўнага Штабу за 15-га жніўня).

Заходні хонт.

На поўнач усход ад гор. Нова Георгіеўска і Варшавы ідуць упартыя бойкі; пры гэтым нашы войскі аднінулі праціўніка штыхавою атакою і занялі рад сяленіяў на заход ад рэчкі Ўкра. У баёх мы захапілі 6 гармат, 5 куляметаў і палонных.

Паудзенна-Заходні хонт.

Ва ўсходніх Галіцыі пасля упартых боек нашы войскі занялі 14-га жніўня Сакольск і Броды. У Тарнопальскай ваколіцы наш наступ разыўваецца.

За ваконага камісара Штабу Васільеву.

Заўчора а 12 гадзіне уночы у Менск прыехала польская мірная дэлегацыя.

Злосная брахня.

(Ад Народнага Камісарыяту вайск. спраў).

У німецкіх газетах распаўсюджываюцца чуткі, нібы Савецкае правіцельства ня ме магчымасць спыніць рух Чырвонай арміі, якое нібы-то са мачынна працуе.

Такіе весткі ёсьць злосная брахня. Чырвоная армія рухаецца наперад надзвычайна хутка вельмі прафільна. Найболей выдатныя пункты чырвоные палкі забіраюць подлуг агульнага правіла ў дні, адзначаныя галоўным камандаваннем.

Самачыннасць Чырвонай арміі вызначаецца ў тым, што яна добра ведае сваіх прыхильнікаў і ворагаў і цвёрда знае за што змагаецца.

Прывітаньне рабочага чырвонаармейцу.

Кіеўскі Савет Прафесіянальных Саюзаў, які сабраўся першы раз пасля польскай акупациі на сход, шле сваё гарачае прывітаньне пабедай Чырвонай армії Паўднёвага Заходніага хонту, якая разбівае шляхту і нясе на сваіх рэвалюцыйных штыхах аслабаненне працоўнага люду Заходу.

Сход ад імя кіеўскіх саюзаў абяцае не апускаючы рук павялічваць усіх чырвоную армію.

Прывітаньне з далекай Сыбіры.

Расейская Комуністичная Партия Сыбірскай Обласці вітае славную Чырвоную армію Заходніага Хонту, якая сваімі пададамі строіць мочныя грунты для будучай пад饱ы прылітарыята ва ўсім съвеце.

Бой, які быў дадзен работніцка-сялянскай армій кашталу, выігран.

Ніхай жыве Чырвоная армія!

Ніхай жыве Ўласць працоўнага Люду!

Мобілізацыя комуністу.

Вітебскі губэрнскі камітэт Расейской Комуністичнай Партыі мобілізуваў і паслаў на заходні хонт 12 чалавек, паміж якімі ёсьць аддаведныя працаўнікі.

Разбойнік Сямёнаў здаецца.

Белагвардзейскі канавод, атаман Сяменаў, які увесе час арудаваў і займаўся грабежствам у Забайкальскай області, прадложыў увайсці ў Чырвоную армію.

Комуністычна (супольная) праца.

Паўтара гада таму назад, амучаная цаскаю вайною і белагвардзейскімі бунтамі Савецкая Расея знемагала ад голаду, холаду, гаспадарскіх і дарожных недадоў.

Валіўся молат з рук стомленага галоднага рабочага; на ладзілася арганізацыя працы, выраб гатоў быў скончыцца, транспарту (перавозка па дарогах) пагражала руйнаваньне.

Здавалася, кляс-пабядзіцель, рабочыя і сяляне, вадарваліся і міжвольна здачупа спэкулянтам з быўших буржую.

Але аслабонены рабочы разумеў, што вяртаньне к стаому раўно поўдаму зьніштажэвнюю сябе і, каб збараціца, трэба адстаяць свае назынцы.

У гушчыне работнічага клясу, бяз усякага напіску зверху, узыняўся раптоўны рух, які быў ахрышчан тав. Леніным словамі—вялікі ўшчатак.

Рабочыя казанскіх чыгуначных майстэрняў у Маскве—камуністы, пастановілі ў суботу, пасля працы, астацца ў майстэрнях і лішні час дарэмна прарабіць на карысьць Рэспублікі.

Так зарэдзіўся першы так званы суботнік.

Хутка к рабочым—бальшавікам ахвотна і дабрахоць стала прылучацца і непартыйные.

І на бязылічных суботніках і недзелініках закіпела скорая праца.

І вось цяперака па ўсёй Савецкай Расеі стройна і наладжана, с пянянем інтэрнцыяналу, пад кіраўніцтвам комуністаў весела працу ѿ на суботніках паказваючы на прыкладзе, як можна і як трэба працаўца.

Скуткі комуністычнай працы агромністкіе, найбольш на чыгунках.

Перайшлі суботнік і ў вёску, дзе сяляне ахвотна ідуць спачатку пабачыць, а потым і прылучыцца да працы.

У Расеі было нямала збудавана народных школ да бравольнаю і дарэмнаю працу.

Беларусь вікарнастое прыклад свае старэйшае сястры—Савецкое Расеі—і ўжыве опыт, з посьпехам здабыты расейскімі рабочымі і сялянамі.

Вялікі ўшчатак—комуністычна праца расейскіх рабочых—удзіві і глыбока зацікавіў нашых загранічных таварышаў, і многалікіе дэлегаты другога з'езду Комуністычнага Інтэрнцыяналу прымалі самую дзейную дадзенку ѿ суботніках.

Працоўны народ па ўсім съвеце ацэніць наш опыт, і комуністычна праца стане даступнаю пралетар'ям усіх краёў.

В. Ашмарын.

Паміжнародная таварыскасаць рабочых.

Німецкіе рабочыя перашкаджаюць паном.

У Данцигу німецкіе рабочыя адмовіліся разгружаніць ангельскі параход „Трытон“, каторы прыбылу з вайсковым матар'ялом для Польшчы. Тады началі разгружаніць параход ангельскіе салдаты, але навет з іх некалькі дзесяткаў адмовіліся ад працы і былі арыштаваны.

Тады німецкіе рабочыя кінуліся вызваліць сваіх ангельскіх таварышаў, што выклікала вялікі беспадак. Натоун запрымілівау польскіх ахвіцераў на вуліцах, увараўся у канцелярыю дыплематычнага прадстаўніка Польшчы, арыштавау на вакзале польскага камінданта і выцягнуу з вагонаў усіх польскіх ахвіцераў і салдат, якіе ехалі у Варшаву. Бурмістар, каторы хацеў успакоіць узбураны народ, быў цяжка ранены. Ангельскіе акупацыйныя войскі началі страліць па стрэльбау і куляметау.

Рабочыя Аўстрый спагадаюць.

У „Марбурзе (Аўстрыя) рабочыя спынілі цягнікі з вайсковымі матар'яламі для Польшчы, паламалі вагоны, зьнішчылі ўесь вайсковы матар'ял і катагарычна заяўлі, што яны так будуть рабіць і з дальнейшымі вайсковыми транспартамі.

Рабочыя.

У Англіі Віканаўчы Камітэт рабочай партыі, які павінен разглядаць руска-польскую пытаньне, паслаў Лейд-Джорджу пісмо, у якім заявляе, што пытаньне аб ангельска-рускіх адносінах можа вырашыць заява, зробленая Лейд-Джорджам у ніжней палаце. Рабочыя Расеі праконаны ў тым, што згода і добрые адносіны поміж Расеяй і Англіяй патрабуны ўсамым хуткім часе.

Дзеля таго, што ўжо пачнаецца нацыянальная работніцкая конфэрэнцыя, падаўцы гэтага пісма трабуюць ад Брытаніка правіцельства яснай і пэўнай заявы аб варунках, на якіх яно згодзіцца памірніцца з Расеяй.

Чырвонаармеец Панкел Ліпа.

(Сказ.).

(Глядзі № 1)

Панкел папіхай, з перапынкамі, разъдзяваўся, кожную реч автартаючы акуратна і кладучы,—што ў ногі, а што пад падушку, іншае пад голіў.

„Найначай дачаклюці Проя, вымушу яго на гутарку і параджуці з ім, што ён парадаць мне рабіць... усё-такі два разумы, дзіве голаве—не адна...

Панкел абарваў думкі і пачаў зазувадзь боты, крокчучы ад ныпця съпін.

— Ах, так доміцы! О ё ё!.. О хо хо вось і едзь на хроат... у дароге згівеш... ішопатам праказаў сам сабе Панкел і хапіўся рукою за плечы.

У гэты час пачаўся ціхі стукат дзвярэй, а потым і шкрот кроакаў; Панкел атагнуўся ад койкі і паглядзеў у бок дзвярэй:—то прышоў Проя, які пачіхеньку, з асьпярогаю, каб не нарабіць груку, на пальчыках заварчаваў вузкімі праходамі к сваім койкам. Панкел нібы не прыкмячаў яго і нірпаліўся над сяю пасыцельлю, пакуль той не зачапіў яго.

— А ты ўё яшчэ на сьпіш? Нябось, нядайна вярнуўся ў казарму?—імпам запытаў яго Проя.

Панкел піважна атагнуўся ад койкі, пільна аглядзеў Проя з ног да галавы, крыху памаўчаў, потым загутарыў:

— Ня вельмі даўна прышоў і я. Прыйшоў і задумаўся: гэта ж хо-чуць ізвоў адпраўляніць на хроант, а мене так страшна... вя то бач, каб баяўся, але ад болі, ад незажытых ран... страшна, і я зрапшы пачакаць вас, каб... пагутарыць крыху аб тым, як тут быць...—адрываючы, няпэўна, вібы вымашоўваючы штосці, адказаў Панкел, павярнуўшыся да Проя і падстушўшы на крок к яму.

— Мане? Чамусьці гэта?—зьдзівіўся Проя і затаіў выплыўшую на твар радасць.

Моўчкі абодва прыселі на койцы Панкела.

Некалькі часу яны памаўчалі.

— Ці чулі ви, што нас на хроант ізвоў думаюць сласць? Прыйда гэта?—першым упраўляў Панкел, пугліва азірнуўшыся вакола сябе.

— Але, думаюць... Што ж дзіўна га ў сім ты знашоў?

Панкел крыху памаўчаў, потым праказаў:

— На хочацца, ведаеце... надаедла вельмі... Я не падправіўся як раз... усё цела ные, ломіцы... Ды і падумайце, восьмі год, як я так вандрую: то на хроант, то равеням назаду шпітал... Няшч разоў быў ранен... Бяз весткі ўесь час аб родных, дзе і што яны; жонкі і дзяцей долі на ведаю... Знайсьці б іх,

праведаць абіх што-кольвечы, на квадранец з імі ўгледзіцца і... больш нічога... Тады-б я зноў гадаўся-б зусім, маўчаў-бы, слухаў і выпаўняў... Хоць явото і супачынку дужа хочацца; чалавек—вя сталь, як можа трымыць бяз конца, ну... але то—віхай, вось шчомо' як пратримаўся-б... толькі сямейка, дачушка... дзе і што яны... без капеек грошы пакінуты... Ах, канчатку німа нігэй вайне-завірусе, ні гэтым хроатам, ні...

Па твару Панкела бегалі балочны сударгі, мяняючы свае ўбрэсы за кожным словам; голасна праводзіў іх злосны скрыгот зубоў і атчаянны выверт рук.

Проў пільна сачыў за выразам твару Панкела і, падешаўчыся, думаў: „Ужо ёсьцека... ужо глеба гатова... Стаміліся людзі... скрэпы началі трашчэць. Можна цяперака арудаваць з посьпехам... латва... Вось заўтра трэбудзе абрадаўшы ўсё і брацца за справу... Толькі пагнучь у гэты бок...“

— Слухай, Панкел, а давай пасправаў зрабіць так, каб нам болей не ваяваць, добра?—асыцярожна парадзіў Проя.

— А ласкавы гэта можна зрабіць?—Зацікавіўся Панкел, нібы акрыяўшы а некага спугу.

(Працяг будзе).

Цішка Гартны.

Савет чыннасці ў Англіі.

Гэтымі днёмі прадстаўнікі з'езду трэд-юніёнаў, рабочай партыі і парлямэнтскай рабочай групі ў Лёндане адна талосна была прынята восьмая рэзолюція: «Злучаная нарада з прадстаўнікі з'езду трэд-юніёнаў, рабочай партыі і парлямэнтскай рабочай групі яўна чуе, што наміж саюзнымі дзяржавамі і Савецкай Расейі штучным чынам нарыхтоўваецца вайна дзеля нольскай справы, і заяўляе, што такая вайна будзе вялікім праступкам проці чалавечства. Дзеля гэтага нарада наперад заяўляе правіцельству, што ўся прымесловая моц арганізація рабочага будзе вушчана ў ход, каб разьбіць гэтую вайсковую авантuru. Выкананыя камітэты далучаючыся да нас арганізацыі пасяму краю павінны быць готовы да таго, каб зараз жа ярыбыць у Лёндане на нацыянальную нараду. Ім трэба паказаць патрэбнасць пера-

кананіці сваіх членоў забастаўца па клічу гэтай нарады. Зараз жа павінен быць утвораны «Савет чыннасці» дзеля прыняція мер, патрэбных для выпаўненія ў жыцьці ўшых паказаных пастановаў.»

У «Савет чыннасці» (з правам прынімаць другіх асоб) выбраны: прадстаўнікі парлямэнтскай групі: Вільям Адамсон, Кляймпс, О Грады, Джом, Робэртсон і палкоунік Веджвуд. Прадстаўнікі парлямэнтскага камітэту з'езду трэд-юніёнаў: Гаррч, Гаслінг, Персель, Суэліс, Уокэр, Маргарыта Боніфілд.

Прадстаўнікі выкананічага камітэту рабочай партыі: Камерон, Ходжэс, Клемп, Вільямс і Бромлей.

Зараз жа пасля таго, як быў прыняты гэты «рабочы ультыматум», адбылося пасяджэнне габінету міністраў і Лейд-Джорджа, якіе павінны быті спакацца з членамі «Савету чыннасці».

У Чырвонай Польшчы.

Адоўза.

Польская Рэвалюцыйная Камітэт да працунаага люду ўсяго съвету.

Часовы Рэвалюцыйны Камітэт Чырвонай Польшчы з'явінуўся да працунаага люду ўсяго съвету вось з якімі словамі:

«На перакоре волі народа, па загаду імперыялістичных правіцельстваў Францыі і Англіі, правіцельства здрайцы і працацеля Пілсудзкага ўзяло на сябе ролю жандара капитализму і начало вайну супроці працунаій Расейі.

Вядучы далей свае рэвалюцыйные заваявальні, расейскі рабочы народ і цяпер Геройчная Чырвоная армія б'еца і праганяе польскую грабежніцкую армію, каторая адступаючы руйнуе свой ўласны край, адзначаючы свой шлях пажарамі і грабежствамі.

Чырвоная армія ідзе ў Польшчу на дзеля таго, каб ле заваяваць. Наадварот, польскі рэвалюцыйны працуны люд знаходзіць у ёй дапамогу ў барацьбе за сваё вызваленіе з-пад ярма польскіх капиталаў і імперыялістаў Францыі і Англіі.

Цяпер правіцельства Піл-

судзкага зноў абівае парогі правіцельстваў Саюзницкіх нарадаў і ўладароў капіталістычнага съвету, лемянутуючы аб дапамозе.

Рабочы! Калі правіцельства паноў пераможа ў гэтай барацьбе, калі пераможцамі астануцца ўгнітацелі польскага рабочага і селяніна, дык рэвалюцыя будзе ў небяспечы, будзе нанесена рана працунаму люду ўсяго съвету. Да вас з'яўляецца, таварышы, дапамажыце расейскай арміі, дапамажыце рэвалюцыйнаму працунаму люду Польшчы. Не дапускайце, каб капиталісты ўсяго съвету, карыстаючыся катамі польскага рабочага, перашкаджалі ходу рэвалюцыі. Ні воднага чалавека, ні воднай гарматы, ні воднага патрона для арміі польскіх контр-рэвалюцыянераў!

Ніхай жыве Рэвалюцыя! Ніхай жыве комуністычны Інтэрнацыянал!

Ніхай жыве Савецкая Расей!

Ніхай жыве рэвалюцыйны працуны люд Польшчы.

Часовы Рэвалюцыйны Камітэт Польшчы.

Старшыня — Марклеускі, члены: Дзяржынскі, Кон,

Прухняк, Уншлікт.

У Савецкай Расей.

Суд над белагвардзейцамі.

У панядзелак 16 га гэтага месяца ў Вярхоўным Рэвалюцыйным Трыбунале ў Маскве пачалася разбірацца справа «кіраўнічага цэнтра белагвардзейскай арганізацыі, адкрытай у леташнім годзе».

Апроч неадшуканых віноўнікаў, справа якіх будзе разбірацца завочна, прыцягніцца к адпавядальнасці гэтакія асобы: В. М. Шчэглін, І. І. Шэйман, Д. В. Філацьеў, князь С. Е. Трубецкой, В. Полевіцкой, С. П. Мельгуноў, С. М. Леонцьеў, В. М. Мураўёў, М. С. Пучкоў, В. Н. Розаноў, Н. Н. Вінограцкі, Е. І. Малеіна, Ю. Г. Губарова, Н. Д. Кондрацьеў, П. М. Кішкін, Н. К. Вольцаў, С. А. Котлярэўскі, В. С. Муралевіч, Д. Д. Пратапопаў, В. Г. Стэмпіўскі, Е. В. Сергіеўскі, Л. А. Талстой, С. Т. Урусоў, В. М. Усьцінаў, Л. Л. Хрушчоў, П. М. Капцёраў, М. С. Фельдштэйн, С. А. Марозаў.

Усе паймінніе асобы адвіняючыца за ўчастце ў кошт рэвалюцыйных арганізацыяў, якіе ставілі сваю мэтую барацьбу праціў Савецкай Уласці і аднаўленчай Расей з генэральскай дыктатурай, якай-б уводзіла палітычны строй і парадак царскага часу.

Расея і Румынія.

Народны Камісарыят загрэничных спраў адтрымаў радыётэлеграму, у якой румынскае правіцельства паведамляе, што ангельскае правіцельства, думаючы аграварваць у Лёндане ўмовы міру паміж Расеяй і сумежнымі з ёю дзяржавамі, запрапанавала румынскому правіцельству прымаць удзел у гэтых мірных пераговорах.

Румынскае правіцельства дашло на гэта свою згоду і цяпер лічыць звязаным сябе абязцяньнем удзелу ў Ангельска-Расейскіх пераговорах аб міры, але пакуль што яшчэ не адтрымала павінага паведамлення ад ангельскага правіцельства аб тым, што гэны пераговоры пачынаюцца.

Перадача Вільні.

Вынінчуючы ўмовы датычна эвакуацыі Вільні, Савецкая улада цяпер перадае літоўцам пажарную команду, вадаправод, электрычную станцыю, а гэтак сама прытулкі і шпіталі.

З раквізаваных запасаў і ваеннай здабычы будзе вывезена толькі найбольш патрэбнае і, пры гэтым, бяз крыды для рабочага і наагул небагатага працунаага насялення.

Культурныя каштоўнасці застаюцца на месцы.

Сыцяг ты чырвоны трымай!

Гэй, пагардзаны народ,
Съмела з адвагай ўпярод!
Скінуў няволі цянжар,—
Сам будзь замлі гаспадар.

Шмат працаўаў на паноў,
Шмат хто смактаў тваю кроў;
Ім ты цяпер атплаці,—
Птушка ў бой паляці!

Чуеш на заходзе крык?
Стан іх ужо невялік!
Белае мрэ страхацьцё...
Съмэрць-жа іх—наша жыцьцё.

13. VIII. 20 г. М. Кудзелька.

Чуткі з заграніцы.

У Італіі.

Італія прызнае Савецкае праціцельства.

З Рыму паведамляюць, што італьянкае праціцельства паддаяліла прадстаўніка Савецкай Расей, які цяпер знаходзіцца ў Рыме, усімі правамі, якімі толькі карыстаюцца прадстаўнікі іншых дзяржаваў.

У Грэцыі.

Напад на Венізялоса.

На старшыню міністраў Грэцыі Венізялоса, які збіраўся выехаць з Парыжу ў Італію, было зроблена пакушэнне. Па паведамленіню, ранен быў вельмі цяжка.

Адзін з нападчыкаў, які выявілася, Апостолес Цэропіс, быўшы ахвіцар грэцкай арміі, а цяпер рэдактар афінскай біржовай газэты; другі — Георгій Кірыакіс, лейцэнт грэцкай арміі ў адстаўцы.

У Латвії.

Забастоўка у Рызе.

Забастоўка партовых работчыкаў у Рызе цягнецца дзялей.

Стаіць 12 вяявыгруженых параходаў. Цяпер прымушицца салдат, інтэлігэнт і чыноўнікаў працаўаць пры разгрузцы.

У Эстоніі.

Канец Рэвельскай забастоўкі.

Агульная забастоўка работчыкаў у Рэвеле скончылася. Правіцельства распусціла сноў чыгуначнікаў на ўесь час вясенага становішча ў Эстоніі. Агітатарапі забастоўчыкаў трymаюць на цяжкіх работах на хронце.

Жыцьце Чырвона-армейцау.

Баявы трапунак.

(Пісмо з хронту).

У лесе ўжо пачало віднесь, як мы рушыліся наперад. Ледзь ротные занялі вызначаные ім вучасткі, як загрымела наша першая гармата, пасьля другая, і пачала ся пальба. Паліакі пачалі нам гэтак-же адказваць. Адзін снарад разарваўся так блізка, што паветрам перавярнула телефонную машыну і чарапком лёгка раніла тэлефоніста, які сядзеў у акоце побач са мною. Нарэшце а 8 гадзіне пачаўся той момант, які быўае ў кожным баю,—момант атакі, калі трэба з клічам „ура“ бегчы ў аконы праціўніка. „Гэй, лучнасьць перадаць у роты, зараз у атаку!“ пачулася каманда. Батальёны ўстай, направіў поес і пашлоу да „цэпі“, якая знаходзілася перад намі на сто крохах. Праз мінуту пачулася яго голас: „У атаку!“

Крыху пачакаўшы, пачуліся голасныя каманды камандзераў! „Уставаць! У атаку, таварышы!“ Праз момант пачалася страшная траскатня вінтовак і раптам замоўкта. Чутны толькі крыкі „ура! ура!“ Быгу ў аконы пярэднія „цэпі“ скраю. Відаць, як мыны, перараўшы лапаткамі не-калькі хадоў у драціных перашодах, дзыгалі аконы праціўніка, і як у розныя бакі ўпякі паліакі. Праз нейкі час пачалі паяўляцца падвойныя, пашлі і павярэль на насілках раненых, падвязлы захопленыя кулямётамі.

Чырвонаармеец.

Мы ў лоб, а вы ў тыл.

Мы, праежджые чырвонаармейцы з Адэльнай Брыгады 2 Асобай Арміі Рэспублікі, уліку двух тысячаў чалавек, асабліва зьявіаем увагу на ангельска-французска-амерыканскі капітал, які ў апошніх працьмертвінных канвульсіях хоча палохакі высыкаю сваё флоту і прычыненым Фінляндый ў вайну в Расей. Але мы кажам вам, капіталісты ўсяго сьвету, што вы нам нестрашны і што гэтым вы сабе варожыце хуткую пагібелю і раздзымухуеце пажар усясьветнай рэвалюцыі.

Мы яшчэ больш будзем біць вас у лоб, а працоўны народ у тыл.

Працуны народ усіх краёў, злучаічай пад чырвоны сцяг III інтэрнацыяналу і яго Чырвоную армію!

Ніхай жыве братэрскі саюз рабочых усяго сьвету!

Съмерць ворагам усіх масыней капіталістаў, сябрам генэрала Врангеля і здыхаючай белай Польшчы.

Ніхай жыве Савецкая Польшча!

Ніхай жывуць нязмораные працоўніцкіе прараднікі усясьветнай Рэвалюцыі т. т. Ленін, Троцкі, Зіноўеў і інш!

Ніхай жыве Савецкая Улада разам з т. Калінінам!

У пярэд, у апошні і рагучы бой!

У пярэд к сусветнай згодзе з працаунікамі усяго Сьвету!

Прасьвета ў арміі.

З 16-га жніўня пачалася першіца няграматных і малаграматных чырвонаармейцаў. Ужо адчынена палкавая школа па ліквідацыі бязграматнасці.

Што робіцца на Беларусі.

На адбудову Беларусі.

Мітынг першай Менскай вайскова-інжэнэрнай дружыны зрабіў вось якую пастанову:

„Заслухавшы даклад таварыша аб вялізарных заданнях у будаўніцкай справе, на тэрэяе стаяць перад дружынікамі, і бяручы пад увагу тое, што край наш да шчэнту зыні шчаны белагвардзейцамі і шляхтаю, якіе пакінулі паслья сябе адны папялішчы,—пастанаўлі ўсе свае сілы і энэргію аддаць на адбудову расьцяру шанай гаспадаркі, павялічыць выраб працы і гэтым унесці сваю часціну ў агульнае будаўніцтва дзяржаўнага жыцця.“

Весткі з Піншчыны.

Усе школы зынішчаны, настаўнікаў німа. Ва ўсходніяй часці павету спраўа нібы лепей аbstайл.

З прыходам Савецкай улады спраўа народнай асьветы патроху наладжываецца. З'арганізаваны лекцыі па сацыяльгі і гісторыі.

Гэтымі днімі ў Пінску зміюць быць адчынены 6 школ, 1 ступені і 2—другой ступені; у павеце маюць быць адчынены 3 школы II ступені (у м. Лунінцы, Вычаўках і Століне).

Усяго на тэрыторыі павету павінна быць адчынена да 250 школ. Запісалася да 300 настаўнікаў. Будынкі пад школы знайдуцца.

7-га ліпеня адбываецца агульны сход настаўнікаў гораду і паветовых школ, на катормы признаны парадак адзінай працоўнай школы.

Звязку паміж горадам і паветам пакуль што німа. Інформацыя з цэнтра німа і, хоцькі-ня-хоцькі, прыходзіцца браць за кірауніцтва старую статыстыку.

Прафесіянальные саюзы хутка наладжываюцца. Праз біржу працы прайшло болей 4000 чалавек розных спэцыялістаў і прафесіяў.

Харчовая спраўа патроху наладжываецца.

Мобілізацыя адбываецца добра. Вялікі лік людзей зацісніваецца дабрахвотна ў Чырвоную армію.

М. В.—саў.

Масты праз Сервеч.

Навагрудакі павятовыя камітэты працы, у парадку абавязковасці працы, змобілізаўшы будаўніцтве сілы для вялікай папраўкі трох містоў праз речку Сервеч, зруйно-

ваных паліакамі пры адсту пленыні. Дзякуючы гэтаму, масты хутка будуть закончаны і можна будзе наладзіць рух чыгункі паміж Менскам і Баранавічамі. Аднакасна такім чынам пачалася адбудова вузкакалейнай чыгункі Навагрудак—Навагрудак.

Шпіталі для раненых чырвонаармейцаў.

У розных мясцох блізкага тылу на гроши жыхароў адчыняюцца шпіталі для раненых чырвонаармейцаў. Такіе шпіталі адчыняюцца ў Асіповічах, Навагрудку, Баранавічах, Слоніму, а так сама і ў іншых мясцовасцях.

Як ідзе мобілізацыя.

Пачатая мобілізацыя ахвотнікаў ідзе вельмі добра. С кожным днём усё больш і больш з'яўляюцца жадаючыя паслужыць у чырвонай армії.

Настрой у прызываемых дужа добры.

На Менску.

Камітэт дзяржаўнай гаспадаркі.

Камітэт дзяржаўнай гаспадаркі пачаў рэальную працу ў спраўе будаўніцтва ў краі лясной гаспадаркі, чыгункі, папрэсукі дарог, электрычнасці і інш.

Ужо пачата праца па уладжанні вузкакалейкі Менск—Цна, дзеялі падвозу матар'ялаў на Менскую электрычную станцыю і ўсе вайсковыя і грамадзянскія установы першай важнасці.

Рэгістрацыя чыгуначнікаў.

Рэгістрацыя чыгуначнікаў (так сама і быўшых) у веку ад 16 да 55 год, будзе зроблена ад 24 да 30 жніўня.

У Камісарыяце сельской гаспадаркі.

10-га жніўня адбылося пасяджэнне Цэнтральнага бюро вырабачнага саюзу сельск.-гаспадарчых рабочых Беларусі аб далучэнні гэтага Саюзу да ўсерасейскага сельск.-гасп. Саюзу.

Было пастаўлена пакуль што беларускае бюро не далучаць да расейскага, бо на Беларусі зусім другія палітычныя і жыццёвые варункі.

Гэтае спрова адложана да скіркіяня другога батрацкага з'езду на Беларусі.

Рэгістрацыя будаўніцкіх рабочых і металістаў.

Рэгістрацыя мужчын і кабет спэцыялістаў па будаўніцтву і металу, у веку ад 16-ці да 50 год, адбываецца па 18-е жніўня.

З'езд працстаўнікоў рабочых коопэратаў.

Калегія Коопэратаўнага Аддэлу па пастанавіла скіркіяня у гор. Менску на 25-га жніўня з'езд працстаўнікоў рабочых коопэратаў.

Павестка дня.

1. Выбары Прэзыдыму і мандатнай камісіі.

2. Даклады з месц.

3. Дэкрэт 20 сакавіка 1919 г. аб утварэнні Патрабіцельскага Т-ва.

4. Задачы Рабочай Коопэраторы.

5. Утварэнне Краявога органу агдяднання Рабочых Коопэраторы.

6. Выбары працстаўнікоў Рабочай Коопэраторы.

Нормы працстаўніцтва: Коопэраторы, у якіх налічваецца да 500 пайшчыкаў, насылаюць „аднаго працстаўніка, ад 500 да 1000—двох працстаўнікаў, а ад 1500 і больш—чатырох працстаўнікоў.“

Працстаўнікі выбіраюцца на агульным сходзе пайшчыкаў, а дзе агульнага сходу нельга будзе скіркіяць, то выбары рабочыя Праўленнем разам в Рэвізійнай Камісіяй.

Пры мандатах просяць далучачы пратаколы выбараў працстаўнікоў.

З'езд адбываецца ў памяшканні Цэнтральнага Рабочага Коопэратору. (Пл. Слабоды, дом Айзенштата).

Коопэраторы аддзел Губернскага харчовага камітэту просіць усе Рабочыя Коопэраторы, якіе не адтрымалі з тых ці іншых прычын павестак, павесць сваіх працстаўнікоў на вышэйзначенны з'езд Рабочых Коопэратораў.

Університет у Менску.

Праз 2—3 месяцы ў Менску будзе адчынен університет. Спэцияльная камісія па гэтаму пытанню ўжо даўно выехала ў Маскву.

Беларускі хор.

Усім вядомы беларускі хор пад кірауніцтвам т. Тэраўскага ва ўсім сваім ліку перайшоў у палітычна прасаваны аддзел пры Губернскім Вайсковым Камісарыяце і выступае ў мясцовых вайсковых клю-бах.

Літаратура і жыццё.

У хуткім часе выйдзе з друку два журналы: „Вольны Сыці“, на беларускай мове—выданне Камісарыяту Народнай Асьветы і „Сака“, на чатырох мовах (беларускай, рускай, польскай і жыдоўскай)—выданье Зямельнага Камісарыяту.

Пісмо ў рэдакцыю.

Т. Рэдактар!

Мы, чырвонаармейцы ў ліку 50 чалавек, якія знаходзіліся на лічаныні ў 1-ай гарадзкой больніцы, просім Вас надрукаваць у газе „Савецкая Беларусь“ падзяку дохтару больніцы тав. Саламонаву і хфельчару тав. Заршкаму, за іх добры дагляд за раненымі і хворымі чырвонаармейцамі; калі-б за ўсіх ваенных больніцах былі такіе работнікі, то можна было б съмела сказаць, што хворые чырвонаармейцы знаходзіліся ў добрых дахторскіх руках.

Чырвонаармейцы:

Унукава, Полянава, А. Езохав і інш.

Пачтовая скрынка.

П. Ч—селяніну Самахвалавічскай воласці.

Ваш ліст дасталі, на друкуем, бо трэба поўна напісаць нам сваё прозвішча.